


# МЕНСКАЯ ГРАМАДА

№ 1(6)  
ЛІПЕНЬ 1994 Г.  
Кошт - 200 рублёў

Палітычна-грамадская газета



З ліпеня, у дзень 50-годзьдзя вызвалення Беларусі ад німецка-фашистскіх захопнікаў, сябры БНФ і Беларускага дэмакратычнага згуртавання ветэранаў вайны і працы скіраваліся да манумента Перамогі, каб

ускласці вянок у памяць тых, хто загінуў у змаганьні з фашизмам. Але шлях ім перагардзілі ваяўнічыя камуністычныя ветэрана і бравыя хлопцы з АМОНу, якім улады загадалі «сталлюю грудью

встречать врага». А старшыні Вярхоўнага Савета і Савета Міністраў незалежнай Рэспублікі Беларусь таварыши Грыб і Кебіч прыйшли да манумента ў калоне пад чырвонымі і чырвона-зялёнімі сцягамі былых СССР і БССР.

На здымку: шчыльныя шыкты АМОНаўцаў (ядома ж, не на абароне Менска ў 1941 годзе, а з ліпеня 1994 года) перад манументам Перамогі.

## ГЕРАСТРАТАМ НЕ СПАЛІЦЬ БЕЛАРУСЬ!

Калі пасправабаваць прымараць прэзыдэнцкую мантку айыннымі кандыдатамі, якія адметныя сваёй цемрашальскай альбо недакладна акрэсленай грамадзкай пазіцыяй, то выявіцца наступнае.

Паміж вядомымі графам і вусатымі парторгамі-дырэктарамі занядбанага саўгаса як ахвотнікаў да прэзыдэнцкага стырна дзяржавы ў самым асаждку Еўропы выявіцца шмат

агульнага. І найбольш агульнага — у іхнія правінційнасці і авантурнасці. Бог абdziлі Беларусь разважным начальствам, як распавядзе прычча слыннага пазіта, але такога, не птушынага, а хутчэй курина галёту на палітычным алімпе дзяржавы з тысичагадовай гісторыяй яшчэ не было.

Што казаць пра ўзровень

(Заканчэнне на стар. 2)

## ДРУГОЕ ВЫДАНЬНЕ КНІГІ ПРА КУРАПАТЫ

Вышыла ў свет другое выданье кнігі «Курапаты: артыкулы, навуковая справа-дача, фотаздымкі», аўтарамі якой з'яўляюцца З.Пазняк, Я.Шмыгалёў, М.Крывальцэвіч, А.Іоў. Першае выданье гэтай кнігі вышыла ў Нью-Ёрку на сродкі беларускай дыяспары пры дзейнымі удзелець В.Кіпеля. Пры выданні кнігі ў Беларусі было нямала цяжкасці — матэрыяльнага, тэхнічнага і, галоўным чынам, палітычнага характару. Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» з-за нейкіх сваіх меркаванняў усе адкладала выданье гэтай кнігі. Але гэту проблему вырашила не дзяржаўнае, а незалежнае выдавецтва «Тэхналогія».

13 чэрвеня ў цэнтралі Беларускага Народнага Фронту адбылася прэзентация кнігі пра Курапаты. Кіраўнік «Тэх-

нолагіі» В.Багдановіч у сваім выступленні зазначыў, што супрацоўнікі выдавецтва ганарыцца выданнем гэтак неабходнай для Беларусі кнігі. Выступілі таксама аўтары кнігі, амерыканскі выдавец першага выдання В.Кіпель, заснавальнік таварыства «Мартыралог Беларусі» М.Кляшторная. Неабвержнасць фактаў, выкладзеных у кнізе, падкрэсліў у сваім выступленні З.Пазняк. Ён сказаў, што нават сцьледчыя, якім быў аддзены ўрадавы «сацыяльны заказ», давесці, што някіх большавіцкіх расстрэлаў у Курапатах не было, сутыкнуўшися з жудаснымі матэрыяламі, адмаяўляліся ісці супраць фактаў і свайго сумлення.

Кніга выдадзена на дзве мовах — беларускай і ангельскай.

## БЧС — ЦЭНТРАЛЬНАЯ Ў ХХІ СТАГОДЗЬДЗІ

На Беларусі завяршылася першая ў яе гісторыі прэзідэнцкая кампанія.

Сілы наменклатуры, якія ўдзельнічалі ў першым туры выбараў былі падзелены на 4 часткі: перш-наперш «наш любімій Вячеслав Францевіч» — гэта буйная наменклатура, якая і праводзіц так званую «прихватацію». З другога боку «былы камуніст за дэмакратыю» Аляксандар Лукашэнка, які аб'яднаў тых, хто не хоча працаваць, а жадае зноў сціпяваць знаёмую песьню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Найбольш кансерватыўныя камуністычныя сілы працяглі іхнія традыціі і накіраванасці ўзначенія Васіль Новікаў, а вясковых старшынь калгасаў і саўгасаў, асабліва з Гродзеншчыны і Берасцейшчыны, аб'яднаў пад сваім штандарамі Аляксандар Дубко. Гэтыя два апошнія ў выніку першага тура правацілі.

У праграмах усіх чатырох аблесе Беларусі ў наступным стагоддзі шмат агульнага, бо ўсе бачаць Беларусь як і раней, моцна прывязанай да Расіі. Толькі адны мараць зноў вярнуцца СССР, а другія вядуць гаворку аб саюзе «трох славянскіх рэспублік»,

## ПРА СПЕКУЛЯЦЫИ ВАКОЛ ПАЗІЦЫИ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА

Заява Выканавчага Камітэта Цэнтральнай Рады Беларускай Сацыял-Дэмакратычнай Грамады

У той час, як урад Кебіча прыняў заходы дзеля ліквідацыі грашава-фінансавай сістэмы краіны і падпрацавання яе суседнім дзяржавам, Нацыянальны банк Беларусі і старшыня яго прайўлення Станіслаў Багданевіч занялі прынцыпавую пазіцыю ў абароне нацыянальных інтэрэсаў. Гэта пазіцыя сустэрна широкую падтрымку прыхільнікаў незалежнага курсу сацыяльна-еканомічнага развіцця Беларусі, усіх прагрэсіўна настроенных грамадзян. У адказ прайўлення колы, пракамуністычныя і камуністычныя арганізацыі ўзнялі лямент пра тое, што на Станіславе Багданевічу ляжыць віна за грашава-фінансавы крызіс.

Пастаўіўшы праблему з ног на галаву, прайўлення колы ўвесе час узмацняюць цік на Нацыянальны банк, патрабуяць ад яго новых незабясьпечаных крэдытаў у суме 500 мільярдаў рублёў. Ім патрэбныя «пустыя» грошы, каб хоць неяк датрываць да прэзідэнцкіх выбараў. Адначасова яны патрабуюць, каб С.Багданевіч

зняў свае пярэчанні адносна зліція банкаўскіх сістэм Беларусі і Расіі.

Тым часам фінансава-еканомічны крызіс узмацняецца. Расце дэфіцит дзяржаўнага бюджэту. У гэтым умовах урад рыхтуе чарговую эканамічную правакацыю — павышэнне мінімальнай зарплаты. Эфект ад гэтай меры будзе толькі адмоўны. Услед за ростам заробку разка ўгору падскочыць цэнсы.

Выйсце з крызісу — толькі на шляху эканамічных рэформаў. Волыт Эстоніі, Латвіі і Літвы паказвае, што краіны, якія вядуць палітыку рэформаў, могуць пераадолець крызіс у параўнальна кароткі тэрмін.

Выступаючы ў падтрымку пазіцыі Нацыянальнага банка і Станіслава Багданевіча, сацыял-дэмакраты звяртаюць увагу ўсіх грамадзян Беларусі на тое, што пагаршэнне жыцця народа ёсьць прымы вынік непрафесійных дзеянняў урада Кебіча.

31 мая 1994 г.

БЧС — ЦЭНТРАЛЬНАЯ Ў ХХІ СТАГОДЗЬДЗІ

ЕУРОПА

а трэція згодны ісці ў Расію на правах «Северо-Западнага края».

Аслабіва ім не падабаецца ідэя Балтыйска-Чарноморскай садружнасці, выказанай ў распрацаванай парламенцкай апазіцыяй на платформе БНФ яшчэ ў 1990 годзе. Якраз восені 1990 г. у Менску, у будынку Савета Міністраў БССР адбылася нарада на гэту тэму з удзелам дэпутатаў ад БНФ, Народнага фронту Латвіі, «Саюдзіса» і украінскага Руху. Былі выпрацаваны накірункі агульнай працы па рэалізацыі гэтай ідэі, якія, нягледзячы на мнонае супрацьзвязаныя шматлікіх мясцовых і замежных палітычных рухаў, пакрысе рухаецца наперад.

І менавіта рэалізацыі вышэйзгаданага праекта, як «нячыстая сіла — крыжа», байдужы працягнікі імперскай палітыкі пэўных колаў сёньняшніх Расіі. Дастаткова толькі пагартаць некаторыя беларускія газеты: «Звязда» ад 1 чэрвеня 1994 г. З выступленнем Старшыні Саўміна Беларусі сп.Кебіча на мінскім маргарынавым заводзе... «Цяпер кратка аб нашых агульных праблемах».

Разарваныя эканамічныя сувязі, і ў першую чаргу з

Расіяй, паставілі нас у вельмі складаны ўмовы дэфіциту працтычна ва ўсім.

А дзе выйсце? Будаваць перспективы «балтыйска-чарноморскія» утопіі, чакаць дапамогі ад Захаду, як працягнуць некаторыя нашы палітыкі?

«Феміда» N 21, 30 мая — 5 чэрвеня 1994 г. З артыкула віцэ-прэзідэнта Саюза прадпрымальнікаў Беларусі, пісьменніка-фінтаста А.Патапы «Выборы президента и центристский выбор»: «Право скажем, что наша страна сохранила наилучший уровень диалога с Россией среди других республик бывшего СССР. Возвести свои претензии и обиды на принципиальную высоту не так уж трудно. Одно только выталкивание из рублевой зоны чего стоит... Но повернись мы к России спиной, практически неизбежно возникла бы «Черноморско-Балтийская полоса». Суверенные западные границы России — голые. На юге — полыхающий Кавказ, весьма специфические напряжения на рубежах казахстанско-среднеазиатского региона, заметно увеличивающаяся

(Заканчэнне на стар. 3)